

ТЭАРЭТЫЧНЫЯ ВОЙНЫ | КУЛЬТУРНЫЯ СУТЫКНЕНИ

© ПАЛІТЫЧНАЯ СФЕРА
(ISSN 1819-3625) №3 (2004) стр.31-46

Валеры́ Скатамбурла

1968 і пасля

Зараз стала звычкай узгадваць 1968 год як вадападzel у гісторыі левіцы і левай сацыяльной тэорыі. У Францыі пратэсты студэнтаў, да якіх далучыліся працоўныя, перайшлі ва ўсеагульны страйк, што паралізаваў усю краіну. У Брытаніі, Празе, Берліне, Італіі, і паўсюды ў Еўропе студэнты ўзялі ў аблогу адукатыўныя ўстановы — «ідэалагічныя фабрыкі» — і іншыя грамадскія інстытуцыі, каб прадэманстрацаць сваю салідарнасць з французскім левымі. У Злучаных Штатах студэнцкія гарадкі па ўсёй краіне былі месцам радыкальных пратэстаў. Узрастанне апазіцыі да вайны ва В'етнаме, да забойства Марціна Лютэра Кінга, працэс дэкаланізацыі за мяжою выклікалі стварэнне некалькіх сацыяльных рухаў. Контркультурная рэвалюцыя дасягнула свайго піку, раскідаючы зерне незадаволенасці ўсё шырэй і шырэй. Вядома, палітычны шал паступова прайшоў і масавыя рухі былі пераможаны. Таму не здзіўляе той факт, што палітычнае браджэнне 1960-х, урэшце, адбілася рэхам у палітычнай культуры і інтэлектуальных інтэнцыях. Фактычна, як адзначыў Келнер (Kellner, 1995:20), гэта было падобна на тое, што «эмацыйная барацьба эпохі шукала выяўлення і рэплікацыі ў царстве тэорыі».

Якія наступствы парыжскіх падзеяў 1968 г.? Частка расчараваных радыкалаў прыйшлі да вы-

сновы, што «марксізм», асабліва ягоная версія ад Французскай камуністычнай партыі, занадта дагматычны і занадта адмежаваны для адэватнага тэарэтызавання сучаснага грамадства і адносінай улады. Па многіх прычынах французскія інтэлектуалы пачалі развітвацца з марксізмам і як тэорыяй, і як палітычнымі проектамі. У наступныя гады з'явіўся постструктуралізм, як рэвалюцыя супраць філософіі Асветніцтва, абязанняў ліберальнага гуманізму, матэрыялістычных асноў марксізму і структуралізму. Вядома, што прадвеснікам уздыму постструктуралізму быў структуралісцкі паварот, які квітнеў у Францыі цягам 1950-х і 1960-х гадоў¹. У значайнай ступені гэта была рэакцыя на традыцыю гуманістычнай філософіі, асабліва на экзістэнцыялізм і фенаменалогію, і іх бачанне аўтаномнага, маючага свабоду волі (self-directed) ідывідуума. Структуралізм шукаў выхад па-за інтарэсы і імпульсы індывіда, канцэнтруючы намаганні на выяўленні правілаў, якія арганізујуць аснову веды, гісторыі і грамадства. У целым, структуралізм спрабаваў выяўліць універсальная структуры, якія арганізујуць працэс мыслення, і апісаць сацыяльныя феномены ў тэрмінах лінгвістычных правілаў, кодаў і сістэмай (Cherryholmes, 1988; Eagleton, 1983). Больш за тое, структурны анализ ставіў за мэтu развіць навуковую форму працяглую гэтыя глыбінныя структуры і іх функцыі маглі б мець выяўленне.

¹ Уласна структуралізм — не маналітны накірунак і спробы яго вызначыць такім чынам, як гэта пропаноўвае Кулер (Culler, 1976), могуць прывесці да расчаравання. Тым не менш можна вылучыць некалькі агульных палажэнняў, якія падзяляліся рознымі прыхільнікамі структуралізму. Нягледзячы на тое, што вытокі структуралісцкага павароту можна прасачыць у Маркса, Фрэйда і нават Конта і Дзюркгейма, найбольш выразная асаблівасць структуралізму — яго сувязь з лінгвістыкай, асабліва з работамі Сасюра. У прыватнасці чатыры цэнтральныя тэмы, развітыя Сасюром, мелі глыбокое ўздейзянне на структуралізм. Першае патрабаванне Сасюра — даследаваць мову сінхранічна, а не дыахранічна, гэта значыць не ў тэрмінах гісторыі, але ў тэрмінах усталяванае структуры. Другое — разуменне мовы як сістэмы знакаў, якія складаюцца з азначаючых і азначальных, адносіны якіх адвольны і культурна дэтэрмінаваны. Трэцяе — адрозненне, якое ён зрабіў паміж «langue» і «parole» — моваю і маўленнем. Langue адносіцца да ўсіх сукупнасці знакаў, якія складваюць канкрэтную мову, а parole — да эмпірычнае рэчаіснасці langue, яго канкрэтным увасабленнем. (Caws, 1988). І апошнє, Сасюр казаў пра тое, што значэнні ўзнікаюць не ў выніку першапачатковай сувязі словаў і рэчаў, але як вынік адрознення знака і азначаючага ад іншых знакаў і азначаючых. Вядома, рэвалюцыя ў лінгвістыцы, выкліканая працаю Н. Хомскага, ў пэўнай ступені дыскрэдытаўала тэорыю Сасюра. Па іроніі гэта вельмі часта не бярэцца пад увагу тымі, што працягвае разлічваць на яго фармулёўкі (Holland, 1992; Turner, 1987).

Падзеі 1968 г., тым не менш, прывялі многіх да высновы, што ні навуковы фармалізм структуралізму, ні традыцыйныя формы марксісцкага думкі не могуць уключыць у сабе флюіды і нюансы досведу ды сацыяльнага жыцця.

Гэты скептыцызм, у сваю чаргу, прывёў да панавання постструктуралізму. Падзяляючы анты-гуманізм структуралізму і ягоную ацэнку мовы, постструктуралізм не прыняў навуковы падмурак, які трymаў структуралізм з яго спробамі прапанаваць аснову для даследавання культуры і грамадства. Больш за тое, там дзе структуралізм жадаў знайсці ўніверсальныя ды уніфікованыя лінгвістычныя схемы, постструктуралісты спрабавалі паказаць дынамічную сутнасць мовы, нестабільнасць значэнняў, і гістарычна абумоўленую прыроду розных сімвалau і культурных формаў. Так, хваляванні канца 60-х выклікалі сейсмічны зрух у французскай тэорыі ды філасофіі, а таксама фундаментальнае пераасэнаванне катэгорыяў і канцептаў, якія дамінавалі ў французскім мысленні на працягу 50-х.

Тэарэтычная ліхаманка, якая упершыню ахапіла Францыю ў 1960-я, у рэшце рэшт перабралася праз Атлантыку ў Злучаныя Штаты. У дадатак да імпарту французскай тэорыі, досвед 1960-х і в'етнамская вайна скіравалі многіх сярод новых левых да марксісцкай тэорыі, якая была ў андэ-граўндзе падчас эры халоднай вайны. Працы Франкфурцкай школы, у прыватнасці, крытыка пазітыўнай рацыянальнасці, паказалі сябе як моцная зброя для выкліку тэарэтычнаму і палітычнаму дэфіцыту дамінуючай у тыя часы парадыгмы, што характарызавала акадэмічнае асяроддзе 50-х і пачатку 60-х. Г. Маркузе высунуў абвінавачванні ў «аднамерным мысленні» і яго адданая палеміка супраць заходняга капіталізму мела асаблівы ўплыў на колы новых левых, разам з дысідэнцкімі працамі такіх інтэлектуалаў як Н. Хомскі і Р. Мілз. Да гэтага варта дадаць рух феміністак і барацьбу супраць каланіялізму ў розных краінах трэцяга свету, разнастайныя наратывы знайшлі сваё месца ў амерыканскай акадэмічнай супольнасці, першапачаткова прымаючы форму тэарэтычнай ліхаманкі, якая, у рэшце рэшт, прыводзіць да вайны тэорыяў і канкурэнцыі дыскурсаў (Kellner, 1995:20).

Уводзіны ў новую парадыгму дапамагаюць узбагаціць разуменне сацыяльных працэсаў і забяспечыць больш падрабязную і складаную інтэрпрэтацыю феноменаў, якія ігнараваліся, ці маргіналізаваліся у больш ранніх тэарэтычных схемах. Але эра тэарэтычнай ліхаманкі і тэарэтычных войнаў стварыла цікавы парадокс для левых.

Па іроніі, у якасці выніку 60-х, многія арганічныя новыя праваўы інтэлектуалы змясцілі фокус свайго аналізу з абстрактнай філасофіі да тэорыі і пытанняў сучаснай культуры, канкрэтнага палітычнага ўладкавання і арганізацыі кааліцыяў. Многія левыя інтэлектуалы, тым не менш, цалкам аддаўліся тэорыі. Фактычна, яны аддзялілі тэорыю «ад сацыяльнага руху і адвялі ёй цэнтральнае месца» і «рух саступіў першыя пазіцыі ідэям». (Davies, 1995:12–13).

У той час, як многія тэорыі, якія паўсталі на працягу 60-х, паходзілі з сацыяльных рухаў, пазнейшыя зрабіліся «інстытуцыялізаванымі» да такой ступені, што іх крытычная лязо значна прыступілася. А. Ахмад зазначыў, што галоўныя накірункі тэорыі, якія разгортваліся пасля рухаў 60-х:

Былі мабілізаваны каб утаяўмаваць, інстытуцыялізаваным чынам, любыя формы палітычных рознагалоссяў, якія гэтыя рухі намагаліся паставіць на першае месца, замяніць актывісцкую культуру на культуру тэкстуальную... на новую містыку лічаўцаў прафесіяналізму, і пераформуляваць ў постмадэрнісцкай манеры пытанні, якія перад гэтым асацыяваліся з шырокай марксісцкай палітыкай (Ahmad, 1992:1)

Па сутнасці, Ахмад звяртаецца да «лінгвістычнага» ці «тэкстуальнага» павароту, які спадарожнічаў постструктуралізму. Апошні намагаўся па-новаму інтэрпрэтаваць Маркса, — што стала надзвычай модным сярод асобаў, якія абвясцілі сябе «левымі» акадэмікамі. Высоўванне постмадэрнізму радыкальнымі тэарэтыкамі, і той факт што ён закранаў усе зоны даследчых інтарэсаў, ад фемінізму да культурных штудыяў, зрабіла постструктуралізм пераможным бокам ў тэарэтычных войнах. І на самой справе, постструктуралізм атрымаў «статус жалезнае артадоксіі сярод тых, хто мяркуе, што валодае ведаю» (Norris, 1993:285). Ён стаў гегемонам сярод левых, які зацьміў папярэднія традыцыі крытычнай думкі, асабліва марксізм (Ebert, 1996; Foley, 1990; Zavarzadeh and Morton, 1994).

Фразы і слоганы постструктуралізму — тэкстуальнасць, дыскурсіўнасць, антыфундаментализм — настолькі ўкаранёны ў сучасную крытычную тэорыю, што нават пытанне пра іх эфектыўнасць часта ўспрымаецца як форма «тэарэтычнай некарэктнасці». Тым не менш, Лазіре (Lazere, 1995:351) правільна адзначыў (гэта супадае з маймі уласнымі меркаваннямі), што сукупным эфектам гадоў «містычнага постструктуралісцкага метакрытыцызму» стала дэпалітызацыя палітыкі.

Хуткасць, з якой постструктуралізм здабыў акадэмічнае прызнанне, і тая легітымнасць, якую ён атрымаў у колах левых інтэлектуалаў, шмат кажа пра «надзвычайную кааптабельную (co-optable) прыроду нават найболыш радыкальных семіятычных ініцыятываў» (Milner, 1994:105). Заварзадэ і Мортан (Zavarzadeh and Morton, 1991; 1994) высунулі ідею, што дамінаванне постструктуралізму прывяло да змяшчэння радыкальных формаў сацыяльнае крытыкі і перапісання ліберальнага плюралізму.

Культ тэорыі

Цікавы факт... што ўзровень і якасць тэарэтычных прац левых, здаецца, суцэльна спрацьлеглая фартуне левых палітыкаў. Можна казаць яшчэ раз сказаць... гэта не дзіўна, бо асноўнай крыніцай для тэорыі выступае адказ якой-небудзь маргіналізаванай фракцыі інтэлектуалаў, дысідэнтаў на сваё выключэнне з мэйнстрому палітычнага жыцця... Тым не менш, можна лічыць дзіўным, што гэты паварот прыняў формы вялікіх інвестыцый значнае колькасці левых культурных актыўістаў у праблемы эстэтыкі, філасофіі мас-тацтва і тэорыю літаратуры. Для іх, трэба адзначыць, стала самавідавочна, што спецыялізаваныя працы у гэтых сферах могуць, у рэшце рэшт, мець зваротную сувязь і упłyваць на лад жыцця, адчуванні, мысленне, галасаванне, адчуванне камфорту ў публічнай сферы, палітычныя дзеянні і выбары. Можна меркаваць, ...што гэта толькі паказны аптымізм тэарэтыкаў, які распачынае рознага кісталту псеўдарадыкальную рыторыку і маскіруе глыбокое пачуццё палітычнай парызы і правалу. (Norris, 1990:1)

Ідучы за тэорыяй дзеля яе самой, мы пакінулі праблемы гістарычнага аналізу. (Hall, 1988:35)

Галоўнай тэмай у кампаніі супраць «палітычнай карэктнасці» і левых інтэлектуалаў была атака на тэорыю. Кансерватыўная крытыкі абрываўся на новыя накірункі, ад фемінізму да посткаланіялізму, адзначаючы, што яны пагражают палітычнай нейтральнасці і ідэалагічнай незацікаўленасці даследчыка. А гэта, сцвярджалі яны, з'яўляецца неабходным патрабаваннем навуковасці. Яны кпілі з тых, хто ставіў пад пытанне аб'ектыўную «праўду», якая месцілася у заходнім каноне, і з тых, хто ставіў пад пытанне абсолютнасць і перавагу заходніх каштоўнасцяў.

Змест навуковых прац па гендеру, расе, этнічнасці адлюстроўваўся ў найбольш бязклерным свеце і быў карыкатурным да такое ступені, што крытычныя працы ў пазначаных сферах выглядалі проста недарэчнымі. Левыя акадэмікі презентаваліся як апазіцыянеры з дзікімі вачыма, звар'яцэльня ад тэорыяў, якія блукаюць ад адных акадэмічных дзівацтваў, да іншых. Не выклікае здзіўлення, што цэнтральныя медыі настойліва паўтаралі гэтыя сантыменты, працягваючы доўгую гісторыю антыінтэлектуалізму ў Злучаных Штатах. Улічваючы гэтыя абставіны, нядзіўна, што многія інтэлектуалы адказалі на такое стаўленне з пэўнай ступенню супраціву. Але многія, з тых, хто спрабаваў абараніць сучасную «лявацкую тэорыю» ад яе крытыкаў, рабіў гэта ў нерэфлексіўнай і напышлівой манеры.

Якабі (Jacoby, 1994:164) зазначыў, што вельмі цяжка ігнараваць факт «з якой лёгкасцю новыя прафесары абаранялі ўласную рэпутацыю і мову, мудрагелістыя тэорыі і вядомых сяброў», у той час як напаўнялі крытыку пагардаю з пазіцыі «кайтсайдэраў».

Замест таго, каб рэфлексаваць над тым, чаго не хапае ў акадэмічнай і палітычнай працы, многія «левыя» тэарэтыкі ўзнавілі грубыя формы прафесійнай ліслівасці для паклёпу сваіх крытыкаў і ўсіх, хто ставіў пад пытанне практичную палітычную карысць ад тэкстаў дэканструкцыі. М. Беруб (Michael Berube, 1992) вызначыў, што правыя дамагліся поспехаў у культурнай вайне ў значнай ступені з-за іх спрошчанага папулісцкага падыходу да тлумачэння складаных сацыяльных пытанняў. Улічваючы гэты кантэкст, Беруб выказаў здагадку, што інтэлектуалы павінны вытвараць новыя веды для і пра звычайных людзей каб «папулярызаваць» акадэмічных прафесараў. Яго заклік — зрабіць «левыя» даследаванні больш даступнымі і прыстасаванымі да шырокай аўдиторыі, як адзін з належных накірункаў для развіцця прагрэсісцкага друку.

Тым не менш, жаданне Беруба «папулярызаваць» тэорыю не падмацавана, калі зрабіць канчатковы анализ, жаданнем сацыяльных зменаў. Хутчэй ён сцвердзіў, што акадэмічныя прафесары павінны папулярызаваць саміх сабе «таму, што самі іх існаванне знаходзіцца пад пагрозаю» (Berube, 1992:176). Іншымі словамі, інтэлектуалы павінны абараніць сваю «глебу» (turf). Спрабы папулярызацыі акадэмічнага дыскурсу сталі прыдумкаю «public relations» для аднаўлення ў недасведчанай публіцы павагі да

інтэлектуалаў². Спрабы камунікаваць з большшырокай публікаю не значаць сцвярджэнне неабходнасці ўдзелу ў барацьбе за сацыяльныя змены. Хутчэй Беруб прапануе стратэгію апраўдання інтэлектуальнай вытворчасці для яе самой³.

Не так даўно Бел Хукс (Bell Hooks, 1995:27) адзначыла, што ацэнкі Берубам інтэлектуальных прац заснаваныя не на іх значнасці для, ці ўплыву на, сацыяльныя рухі, але ад таго ці папулярныя ці не іх аўтары. Гэта свайго роду акадэмічная «зоркавая» сістэма, якую Хукс і К. Вест (Hooks & Cornel West, 1991) выкryвалі сваімі сумеснымі намаганнямі. «Дыснэіфікацыя» левай прасторы узмацняеца сітуацыяй калі бягучыя тэорыі, тэарэтыкі і акадэмічныя знакамітасці ствараюць сімуляцыю сацыяльных рухаў, інтэлектуальную псеўдапалітыку, дзе вытворчасць тэорыі і дэканструкцыя тэкстаў сама па сабе лічыцца палітычна карыснай. Пазіраванне часта працуе такім чынам, што «узмацняе тэарэтыкаў, але відавочна аслабляе рэальная культурныя тэмы» (Turner, 1994:410).

Вышэйцытаваныя каментары Норыса і Хола адзначылі цяжкасці, якія хвалююць значную колькасць левай акадэмічнай супольнасці сёння. І на самой справе, Стэбайл (Stabile, 1995:121) зазначае, што ізаляваная прырода большасці сучасных тэарэтызаванняў, заклапочана ўласнымі ўнутранымі дэбатамі, многія з якіх знаходзяцца вельмі далёка ад патрэбаў публічнага жыцця. Но-рыс (Norris, 1990:44) ідзе нават далей і выказвае думку, што тэорыя (асабліва яе постмадэрнісцкія разнавіднасці) служыла як «шлях збегчы ад ціску палітычных проблемаў і аснова для таго, каб пазбегнуць любога сур'ёзнага ўцягвання ў рэальный свет гістарычных падзеяў». Метафара сучаснай «ававілонскай вежы» здаецца тут дарэчы — высока сядзець над бруднымі дахамі рэальнасці і рабіць радыкальныя позы, не пакідаючы вежы са слановай косткі.

Тэорыя стала добрым таварам і многія сучасныя левыея навукоўцы павінны «задавальняць ўласныя патрэбы як філосафаў... праз новае вызначэнне значэння тэорыі» (Christian, 1987:51). Каштоўнасць тэорыі не ў тлумачальнай здольнасці, альбо патэнцыяле напаўняць сацыяльныя змены, але, хутчэй, у тым, наколькі яе можна вы-

карыйстоўваць каб «гуляючы» дэцэнтраваць, дэканструяваць і іншым чынам разбураць усталяваныя значэнні і пазіцыі. Гэтыя жэсты, «радыкальныя» у тым сэнсе, што яны атакуюць падобныя стылі мыслення, але зусім неабавязкова прыводзяць да радыкальной мабілізацыі ці нават радыкальной сацыяльной крытыкі (McLaren, 1994[b]; West, 1993). І значная частка «крытычнай» навуковай супольнасці паступова заняпала, вагалася ад тэорыі да тэорыі вельмі далёка ад барацьбы супраць дамінавання, маргіналізацыі і падпарадковання, як унутры, так і па-за межамі акадэмічных інстытуцый.

Шмат якія павароты ў сучаснай тэорыі, у сваёй экстрэмальнай маніфестацыі, выклікаюць заслужаную крытыку. Гэта відавочна ў фіяска *«Social Text»*, які узрушыў акадэмічны свет і меў значны ўплыў на левых. Для тых, хто не знаёмы з жартам над *«Social Text»*, я коратка нагадаю разгортванне падзеяў.

Прафесар Алан Сокал, фізік Нью-Йоркскага Універсітэту, які прэзентаваў сабе як лівацкага фемініста з досведам выкладання матэматыкі ў Нікарагуа ў час кіраванне сандыністашт, прапанаваў артыкул пад назваю «Трансгрэсія межаў: да трансфармацыінае герменеўтыкі квантавай гравітацыі», які неўзабаве з'явіўся ў спецыяльным нумары часопіса *«Social Text»*. Нумар быў прысвечаны навуковым даследаванням. Эсэ было пратое, наколькі постмадэрнісцкая філасофія трансфармавала дамінуючыя мадэлі мыслення ў фізіцы. Сокал адказна цытуе цяжкаважных інтэлектуалаў (уключаючы і Дэрыду, і Лакана, і Леатара) выкарыстоўвае модныя слова і практична незразумелы жаргон. У рэшце ён абвяшчае, што «фізічная рэальнасць, не менш чым сацыяльныя, ёсьць у сваёй аснове сацыяльны і лінгвістичны канструкт» (Sokal, 1996:217). Іншымі словамі, Сокал абвясціў, што аб'ектыўнай матэрыяльной рэальнасці няма.

У дзень, калі публікацыя была надрукавана, Сокал паведаміў у *«Lingua Franca»*, што яго артыкул для *«Social Text»* быў не больш чым пародыяй на постмадэрнісцкія навуковыя даследаванні ў прыватнасці, і на постмадэрнісцкую тэорыю ўвогуле. Медыі практична імгненна падхапілі гэтую

² Пазіцыя Беруба можа быць супрацьпастаўленая ўяўленнем Жыру (Giroux), што тычыцца ролі публічных інтэлектуалаў. Ён піша, што «крытычны інтэлектуалы павінны не проста пазіцыянуваць сабе як маргіналы, прафесіоналы ці акадэмікаў,... але грамадзян, чые калектыўныя веды і дзеянні уключаюць у сябе пэўнае бачанне грамадскага жыцця, публічнае і маральнае адказнасці... Само вызначэнне таго, што значыць быць публічным інтэлектуалам павінна быць звязана з абавязкамі адукацыйнай і палітычнай дзейнасці па пашырэнню і паглыбленню магчымасцяў грамадскага жыцця» (Giroux, 1995)

³ Адзначаючы трактат Беруба пра палітыку палітычнай карэктнасці, я ніякім чынам не маю на ўвазе, што ён адзіны інтэлектуал, які прытрымліваецца такіх поглядаў, паколькі ў вялікай колькасці артыкулаў і эсэ па палітычнай карэктнасці, шэраг навукоўцаў, хоць і ў іншай форме, падтрымалі тыя самыя погляды.

падзею і большасць нацыянальных газет абмяркоўвалі гэтую гісторыю. Рэдактары *Social Text* хутка сталі абвінавачваць Сокала ў інтэлектуальным шарлатанстве і адсутнасці сапраўдных перакананняў. Як і чакалася, правыя аратары, як Роджэр Кімбал, адзначылі выпадак з Сокалам як яшчэ адзін прыклад дуркаватых тэарэтызаванняў левых. Гэта, натуральна, быў пабочны эффект жарту Сокала, які стаў яшчэ адной падставаю для правых здзекавацца з левай тэорыі. Натуральна, што крытыка навуковых даследаванняў і постмадэрнісцкіх тэорыяў, актуалізаваная Сокалам, значна больш складаная, але яна ілюструе проблематычнасць траекторыяў, якія прыводзяць дыскурсіўнасць і сацыяльны канструктыўізм да іх алагічных межаў⁴.

Пазней Сокал зазначыў, што матывам пароды была ягоная незадаволенасць навукоўцамі, якія лічаць сябе левымі, але, у рэшце рэшт, слушаючы для разбурэння прагрэсіўнай сацыяльнай крытыкі праз сафістыку і абскурантызм. Робячы сваю містыфікацыю, Сокала меў інтэнцыю ініцыяваць інтэлектуальнае абнаўлення левых. Натуральна, найбольшай недарэчнасцю стала тое, што левые постмадэрністы / постструктуралісты / дэканструктыўісты ўспрымаліся як левые ўвогуле. (Pollitt, 1996:9), але гэта тэма ўжо зусім іншай дыскусіі. У працяг хачу адзначыць, што некаторыя палітычна істотныя аспекты сучаснай тэорыі, асабліва «адступленне ў дыскурс», тое, што Гідэнс (Giddens, 1984) называў «адступленнем ў код» — тэндэнцыя, якую шэраг каментатарад звязваюць з лінгвістычным паваротам, які быў выкліканы постструктуралісцкай тэорыяй.

Стывен Бэст і Дуглас Келнер (Steven Best, Douglas Kellner, 1991:25) зазначылі, што постструктуралізм «фармуе частку матрыцы пост-

мадэрнісцкай тэорыі» і звычайна да яго ставяцца як да «падраздела больш шырокага дыяпазону тэарэтычных культурных і сацыяльных тэндэнцыяў, якія ствараюць постмадэрны дыскурс»⁵. Тым не менш Фоўлі (Foley, 1990) і Іпстэйн (Epstein) адзначылі, што постструктуралізм у апошнія гады быў падняты да статусу **Тэорыі** і гэта сцверджанне практычна не магчыма ігнараваць. Іпстэйн далей зазначае, што сучаснае слова «тэорыя», сутнасць якога не змяніеца прыметнікамі, значна больш падобная да таго, што зараз лічыцца постструктуралісцкай тэорыяй. Гэта больш, чым прославяе існаванне аднаго з шматлікіх тэарэтычных дыскурсаў, постструктуралізм усё больш парадунуваеца з тэорыяй як гэткай. Яшчэ большай пагрозаю з'яўляеца тое, што постструктуралізм усё часцей атаясамліваеца з радыкалізмам.

Постструктуралізм, натуральна, не маналітны дыскурс, тым больш ён не можа быць звязаны толькі з тым, альбо іншым тэарэтыкам. Постэр (Poster, 1989:4) адзначыў, што ў Злучаных Штатах выкарыстанне тэрміну постструктураліст «паходзіць з генеалагічнага шэрагу вакол некалькіх французскіх тэарэтыкаў, якія вельмі рэдка аўданоўваюцца такім чынам у Францыі». Тым не менш, «постструктуралізм» часта выкарыстоўваецца для азначэння шэрагу тэарэтычных дыскурсаў, уключаючы тыя, якія развілі і склалі працы Ж. Лакана, Ж. Дэрыда, М. Фуко, Ж. Бадрыяра, і Ж. Леатара⁶. Улічваючы, што характарыстыка постструктуралізму звязаная з перапісаннем гегельянскай метафары (якую Джудзіт Батлер абмяркоўвае ў сваёй крытыцы тых, хто мае смеласць змешваць разнастайныя тэорыі) «каланізаваць ды ўтаяўмаваць» тэорыі пад «знакам тагосамага», каб пазбегнуць уважлівага прачытвання пазіцыяў (Butler, 1992:5). Тым не менш, я мала цікаўлюся

⁴ Існуе некалькі пытанняў у дачыненні да жарту Сокала. Першае, і самае важнае, — тэндэнцыя Сокала характарызуваць усе намаганні cultural studies як дуркаватыя, трывіяльныя і бессэнсоўныя праекты. У той жа час, калі такую ацэнку сапраўды можна прымяніць да шэрагу праектаў cultural studies, існуе шмат прыкладаў cultural studies, якія адносяцца да эпістэмалагічнага рэліtyзвіму і постмадэрну з такой жа знявагаю, што і Сокал. Фарбаваць усіх, хто знаходзіцца ў шырокай зоне cultural studies адным тэарэтычным колерам не толькі не правільна, але і двудушна. Акрамя гэтага, навукоўцы сталі аўтарамі вялікай і цікавай літаратуры па ідэалагічных падставах навукі і навуковых даследаванняў — гэта значыць многае з крытычнага аналізу навукі ўздымае сур’ённыя палітычныя пытанні, якія неабязвязкова вядуць да недарэчнасці, якую апісаў Сокал.

⁵ Вядома, ніхто не можа ігнараваць наяўнасць істотных адрозненняў паміж постмадэрнізмам і постструктуралізмам, уключаючы той факт, што постмадэрнізм звычайна з'яўляецца і тэарэтычнай тэндэнцыяй і культурным феноменам. Напрыклад, у самым вузкім сэнсе, тэрмін постмадэрнізм выкарыстоўваецца для пазначэння тэндэнцыі у архітэктуры ці мастацтве, у той час як у больш шырокім сэнсе ён выкарыстоўваецца ў адносінах розных сацыяльных тэндэнцыяў, уключая фрагментацию сацыяльных структур, ідэнтычнасцяў, росту новых інфармацыйных тэхналогій і г. д.

⁶ Вышэйзгаданыя тэарэтыкі былі звязаны тым ці іншым чынам з постмадэрнізмам (Бадрыяр, Леатар), дэканструкцыяй (Дэрыда), постструктуралізмам (Фуко, Лакан і зноў Дэрыда). Гэтыя тэрміны, аднак, часта выкарыстоўваюцца як ўзаемазамяняльныя (Sarup, 1989). Маё выкарыстанне тэрміна «постструктуралізм» як назвы для азначэння гэтых тэорыяў і тэарэтыкаў засноўваецца на двух назіраннях. Па-першае, тэрмін постмадэрнізм часта выкарыстоўваецца па-рознаму, як для апісання культурнага краявіду ці гісторычнага падзеі, так і для апісання новае тэарэтычнае парадыгмы. Яго неабсяжнасць прыводзіць да пэўнай «пустэчы» постмадэрнізму як катэгорыі. Па другое, дэканструктыўізм часта разглядаецца як адзін з метадаў постструктуралізму. Тому для большай эфектыўнасці я выбраў катэгорыю постструктуралізм як агульную для постмадэрнісцкіх і дэканструктыўісцкіх тэорыяў і падыходаў.

нюансамі розных тэарэтычных траекторыяў, і значна больш заклапочаны вызначэннем корпусу канструктыўных прынцыпаў, якія вызначаюць левацкую інтэлектуальную простору і яе палітычную імплікацыю.

Пазіцыі разнастайных «постструктуралісткіх» мысляроў зліваюцца, у пэўнай ступені, ў супольных намаганнях па развенчванню мадэрністскіх тэорыяў грамадства, гісторыі, палітыкі і суб'ектыўнасці. У той час, калі шэраг на зіральнікаў зрабілі выснову, што фактычна не існуе кансенсусу пра тое, чым ёсьць «мадэрнізм» (Bernstein, 1987), тэорыі, якія падпадаюць пад рубрыку постструктуралізму адмаўляюць эпістэ- малагічныя асновы мадэрнасці ці «вялікія наратывы» як таталізацыю (Lyotard, 1984).

Дэканструктыўісцкая тэхніка Дэрыды і анты- фундаменталізм сталі асноваю для крытыкі заходній метафізікі і апеляцыі Асветніцтва да рацыянальнасці, разуму і праўды⁷. У «Граматалогіі» і пазней у «Пісьме і адрозненні» ды «Пазіцыях», Дэрыда адмовіў саму спробу знайсці структуру праўды. Яго мэта была прадэмансстрація, што спасылкі на аўтарытэт, спецыфічную інтэлектуальную ўладу, не маюць падстаў і што такія інтэнцыі звычайна хаваюць ніцшэнскую «волю да ўлады». Заходняя філасофскія традыцыі з яе моцным дакляраваннем праўды сталі, паводле Дэрыды саўдзельнікамі катастрофаў і трывненняў заходніх цывілізацыі і гісторыі. Некалькі іншым, але падобным чынам генеалагічны аналіз М. Фуко выяўляў бессэнсоўнасць пошуку праўды ў наукоўых адкрыццях. Фуко намагаўся праілюстраваць гістарычную абумоўленасць праўды і тое на- колькі артыкуляцыя праўды залежала ад даміную- чых рэжымаў дыскурсіўнасці (Foucault, 1980). Больш за тое, асноўным клопатам Фуко была дэ- мансстрацыя таго, што гістарычныя эпохі падпра- радкоўваюцца не столькі эканамічным законам, колькі дыскурсам і правілам класіфікацыі. Менавіта гэтыя правілы робяць з'явы рацыянальнымі, нармальнымі, праўдзівымі, у той час як іншыя адносяць іх да дэвіантных, амаральных ды непрыстойных. Фуко, таксама, адыграў вырашальную ролю ў змяшчэнні аналізу з «універсальнага»

да «клакальнага». Дастаткова ўзгадаць яго канцэптуалізацыю ўлады, феномену прысутнага ва ўсіх частках грамадства, феномену адносінаў⁸.

Крытыка мадэрных канцэпцыяў суб'ектыўнасці — яшчэ адна агульная рыса большасці постструктуралісту⁹. У самых радыкальных спробах адміністраторы суб'екта ліберальнага гуманізму, некаторыя тэарэтыкі самаўпэўнена абвясцілі «канец» суб'екта, у той час як іншыя зрабілі вы- снову, што канцэпт суб'екту ўзарваўся ў грамад- стве сімуляцыі (Baudrillard, 1983).

Іншыя спрабавалі праблематызаваць суб'екта вытвараючы шэраг анты-эсэнсіалісцкіх, дэцэн- транавых і, пераважна, дыскурсіўных суб'ектаў. З большага гэты падыход дэзвядаваў любяя канцэпцыі суб'екта як стабільнае сутнасці, сцвярджаючы што параметры суб'екта змяняюцца ў адпа- веднасці з дыскурсіўнымі практикамі (Foucault, 1980, 1982; Lacan, 1977)¹⁰.

Акрамя пагарды да гуманізму¹¹, існуе яшчэ адзін распаўсюджаны элемент постструктуралісцкай тэорыі — філасофскае расчлененне К. Маркса. Шматлікія тэарэтыкі ў той ці іншай ступені мелі адносіны да марксісцкіх канцэптаў, але паступова развілі апазіцыю да іх. Бэст (Best, 1998:334) расчараўана каментаваў, што у межах постструктуралізму «сцяг Маркса быў спалены і заменены на новы ідал Ніцшэ». Улічваючы ста- лую варожасць у адносінах да марксізму, выглядае некалькі іранічным той факт, што галоўны архітэктар дэкаструктыўісцкага постструктуралізму Ж. Дэрыда, не так даўно зноў стаў пецеь дыфірамбы Марксу¹².

Без сумневу, многія постструктуралісцкія здагадкі ўнеслі важныя карэктывы ў некаторыя белыя плямы марксісцкай тэорыі. Яны таксама зрабілі відавочнай праблему эсэнсіалізму, пралілі свято на абмежаванні веры «асветніцтва» ў ро- зум, і праблематызавалі прывілеі белага заходняга суб'екту і іерархічны бінарызм заходніх эпістэ- малогій¹³. Тым не менш, у сваіх «гульнявых»¹⁴ крайнасцях, постструктуралізм з катэгорыямі «не- прадказальнасці» і «невырашальнасці», выпінан- нем рэлігійнізму і адмаўленнем «значэння», «па- трабавання праўды» пакінуў нас без этичнае асно-

⁷ Хаця праца Дэрыда часта інтэрпрэтуюцца (асабліва ў Амерыцы) як радыкальны адыхад ад традыцыі Асветніцтва, Крыстофер Норрис (Christopher Norris, 1990) даказвае, што блізкае знаёмства з працамі Дэрыда паказваюць яго абаронцам Асветніцтва, супраць праяў французскага ніцшэнства. Але ён прызнае, што праца Дэрыда была засвоена, асабліва літаратурнымі крытыкамі і тэарэтыкамі, так, што імкненне Дэрыда да каштоўнасці Асветніцтва застаюцца ў прыщемках.

⁸ Магчыма адзін з найбольш праблематичных аспектаў аналізу ўлады ў Фуко, гэта ўяўнае з'яўленне ўлады без прычыны. У асноўным постструктуралізм апісваў ўладу без чалавечых агентаў і мэтаў. Як сцвярджае O'Neill (1995). По- стструктуралісты, здаецца, думаюць, што воз гісторыі і палітыкі можа рухацца самастойна «без каня на перадзе» і не заўва- жаюць масы якія штурхаюць яго з заду.

⁹ Варта зазначыць, што крытыка картэзіянскага суб'екту была распачата задоўга да з'яўлення «пост» — тэорыяў, яе можна знайсці ў нарацыях Маркса, Грамши, Фрэйда і іншых. Для больш глыбокага і крытычнага аналізу адносінаў по- стмадэрнізму / постструктуралізму да праблемы суб'екта гл. Langman, Scatamburlo, 1996.

вы, каб стаяць і без рэферэнтнай нарматыўнай сістэмы, каб рабіць палітычныя і ётычныя ацэнкі. Больш за тое, практычна выключная канцэнтрацыя на дыскурсе і тэксле у межах постструктуралізму як і «абсалютызацыя мовы» пазбавілі ўвагі іншыя ўзоруны аналізу, матэрыяльных умовы і сацыяльных агентаў гісторыі (Eagleton, 1996; Kincheleo, 1996; Stabile, 1995).

Гэты лінгвістычны паварот непасрэдна накладваецца на палітычную карэктнасці¹⁰:

...асабліва дзіўна, як шмат канфліктаў, што датычыліся палітычнай карэктнасці разгортаюцца ў царстве мовы. У адрозненні ад рэальных сацыяльных канфліктаў, якія былі скіраваныя на пытанні інфраструктуры і інтэрэсу... войны падаўле «палітычнае карэктнасці» вяліся ў царстве сімвалу, і наші крытычны дыскурс практычна не разумеў сутнасці канфліктаў... У выніку мы змагаліся за сімвалы. (Terdiman, 1995:241)

Тут Тэрдзіман рабіць выснову, што «палітычная карэктнасць» была абмежавана царствам мовы і рэпрэзентацыі. Мы сапраўды маём такую сітуацыю, хоць яна і была ў значнай ступені рэпрэсаваная «левымі» постструктуралістамі. Акцэнты палітычнай карэктнасці ў значнай ступені адлюстроўваюць важныя моманты многіх постструктураліскіх тэорыях. Мілнер (Milner, 1994:103–104) лічыць, што постструктуралізм быў «занадта дамінаваны высокім мадэрнісцкім канонам», каб надаць увагу да пытанняў, якія былі па-за тэксцualльнай рэпрэзентацыяй. Парадаксальна, але стаўленне постструктуралістаў да тэкстаў культуры не вельмі адрозніваецца ад кансерва-

тыўнага традыцыяналісцкага прытрымлівання «вялікіх» кнігаў заходняга канону. Адзіны рэальны пункт адрознення, шлях якім гэтыя тэксты чытаюцца — літаральна, у выпадку з традыцыяналістамі, альбо апазіцыйна, у выпадку з постструктуралістамі. Постструктуралізм легітымізаваў вузкую зацікаўленасць тэкстам, што «сцерлі знакі інстытуцыянальной улады і канкрэтных сацыяльных канфліктаў» (Giroux, 1994:115). Постструктуралісты не столькі правяралі і даследавалі структурную арганізацыю сацыяльных адносінаў, колькі інтэрпрэтавалі палітыку як тэксцualную барацьбу. Аналіз тэкстаў быў ператвораны ў «марыянетачны тэатр палітычнага» (Gates, 1992:97).

Гэты феномен відавочны ў абароне М. Берубам (Berube, 1994) постмадэрнісцкай чуллівасці ад нападаў з боку новых правых. Беруб (Berube, 1994:254) рэфлексуе над рухам «які надае уладу», калі яго студэнты чытаюць Дж. У. Джонсана (J. W. Johnson). «Аўтабіяграфія экс-каляровага чалавека», адкрывала «немагчымасць прачытання расы» у межах тэксту. Дапушчэнне, што студэнты (чорныя, белыя ці якія іншыя) могуць атрымаць нешта станоўчае ад наратыву Джонсана бясспрэчнае. Але дэкларацыі пра немагчымасці прачытаць расу ў тэксле робяць вельмі мала для асвятлення таго, што значная большасць афра-амерыканцаў ніколі не будуць мець магчымасці паступіць ва ўніверсітэты ды чытаць Джонсана з-за сістэмных праяў класавае і расавае дыскрымінацыі. Гэта не дапамагае вырашаць проблему — немагчымасць прачытаць расу можа быць фактам тэксцualнай рэпрэзентацыі, але раса «чытаеца» ў амерыканскім грамадстве. Асабліва калі ўлічыць сукуп-

¹⁰ Вядома, разуменне суб'екта гэта заслуга працы Лакана (Lacan, 1977), яго пост-Сасюраўскія мадэлі мовы і новае прачытанне Фрэйда рагучча адрынулі прыпісанне суб'екту свядомасці. У гэтай фармулёўцы суб'ект не можа цалкам усвядоміць сябе ці сваю ідэнтычнасць, бо яго ўласная канстытуцыя ніколі не раскрываецца ў свядомасці. У адрозненні ад ацэнкі свядомасці ў гуманізме з яго веру ў суб'екта, як крыніцу дыскурсу, праца Лакана паказвае, што суб'ект ёсць вытворнае ад сваёй прысутнасці ў мове. Крытычны аналіз суб'екта знаходзіць сваё адлюстраванне ў працах Фуко (Foucault, 1980, 1982), яго ніцшэанская і анты-гуманістичная пазіцыя вялікі да разумення і аналізу суб'екта не як агента гісторыі, але хутчэй як комплексныя функцыі дыскурсу, як з'яўляеца даволі пластычным аб'ект дысцыплінарнае веды.

¹¹ Як было адзначана ў іншай працы (Langman, Scatamburlo, 1996) Гуманізм не маналітны дыскурс, нягледзячы на тое, што з ім так абыходзяцца розныя пост-тэарэтыкі. Сапраўды існуе мноства гуманізмаў, з якіх буржуазны ліберальны гуманізм з'яўляеца толькі адной з праяў, у той час як іншыя формы рэвалюцыйнага гуманізму маюць вытокі ў працах розных тэарэтыкі ад Маркса і Грамшы да Фанона і Фрайя.

¹² Не так даўно Дзрыда абвясціў, што: «Было б памылкаю, не чытаць, не перачытаць і не абмяркоўваць Маркса... Будзе яшчэ большаю памылкаю з'яўляеца адсутнасць тэарэтычнай, філасофскай, палітычнай адказнасці... Няма будучыні без Маркса, без памяці пра Маркса» (Derrida, 1994). Аднак, нягледзячы на той факт, што Дзрыда адзначыў значэнне Маркса, яго тлумачэнне Маркса ўсё яшчэ звязана з тэкставымі і постструктураліскімі спрабамі працягнуць дэканструкцыю марксізму такім чынам «операўтвараючы яго фундаментальнаяя канцепцыі ў тропы» (Ebert, 1996:x–xi).

¹³ Важна адзначыць, што нягледзячы на памылкаю адмаўленне ад эпістэмалогіі Асветніцтва і ўласцівы дуалізм, постструктуралізм і постмадэрнізм увогуле не выкананы абязанняў пра адмову. Іншымі словамі «іншы» ў бінарнай апазіцыі кшталту разум/цела, усеагульнае/асаблівае, падабенства і адрозненне быў проста гіпертрафіраваны.

¹⁴ Распрацоўваючы тэорыю Хола Фостэра (Hal Foster, 1983:ix–xvi) пра адрозненні паміж рэакцыйным постмадэрнізмам і постмадэрнізмам супраціўлення, Эберт (Ebert, 1992/93; 1996) і іншыя імкнуліся адрозніваць «гульнявыя» і «рэзістэнтныя» праявы постмадэрнізму. У той час як «гульнявы» постмадэрнізм звычайна мае апалітычны, па-за гісторычнымі характар, больш рэзістэнтныя формы постмадэрнісцкай тэорыі імкнуцца ставіць пад пытанне існы становішча з пункту гледжання крытычных і палітычных пазначаных перспектыв.

насць дамінуючых сацыяльных структураў і бягуче негатыўнае стаўленне да афра-амерыканцаў. Як зазначыў Гейтс (Gates, 1992:97) «здаецца, што чорныя адчуваюць сябе лепей ва ўніверсітэцкіх курсах, чым на вуліцы».

Барацьба Беруба паміж *текстам* і *канцэстам* ёсць сімптомам таго, што Тэрэза Эберт (Teresa Ebert, 1992/93, 1996) аднесла да тэорыі «гульні». Для Эберт «гульнявай» постмадэрністская тэорыя служыць для таго, каб разбурыць прагрэсіўную палітычную дзеянні, шляхам абменавання барацьбы сфераю сімвалу, значэння, тэкстуальнасцю і дыскурсіўнасцю. Т. Эберт выказвае ідэю «тэорыі як гульні», якая дамінуе ў крытычнай палітычнай тэорыі. Розніца, якуя яна знаходзіць паміж «тэорыяй як гульнёй» і «тэорыяй, якая тлумачыць» (explanatory theory) вельмі істотная:

«Крытыка якая тлумачыць» фундаментальная адрозніваецца ад «тэорыі якая іграе», апошняя мае адносіны толькі да культурнай палітыкі (культурнай палітыкі як тэатру значэнняў)... У адрозненні ад «тэорыі як гульні», «тэорыя як тлумачэнне» ідзе значна далей за межы культурнай палітыкі. Яна робіцца часткаю матэрыяльнага базісу сацыяльной фармацыі, якія, на самой справе, ёсць перадумоваю культурнай палітыкі. Для «гульні» культура ёсць чаргаваннем канкуруючых ланцугоў значэнняў, якія напалову аўтаномная. У той час як крытыка, якая тлумачыць рэальнасць ставіцца да культуры як да сферы, якая артыкулюе ў цэнтры сацыяльных адносінаў (Ebert, 1996:15).

Заўвагі Эберт па «гульнявай тэорыі» накіраваныя не на тое, каб панізіць важнасць культурнай сцэны як месца спаборніцтва і барацьбы, але на пошук яе месца ў межах больш широкай матрыцы сацыяльных адносінаў капіталізму.

Варта паўтарыць тэзу, якія быў змешчана ў прадмове да кнігі — правыя паспяхова зразумелі узаемаадносіны паміж культурай і сацыяльна-палітычнымі і эканамічнымі дачыненнямі. У гэты час, шматлікія левыя прыхільнікі рознага кшталту «пост»-тэорый не здолелі вызначыць адносіны культуры да палітыкі, эканомікі, матэрыяльных умоваў і зрабіліся ахвярамі агістарычнага апалітычнага «культуралізму». Трэба памятаць, што існуе розніца паміж падкрэсліваннем цэнтральнага месца культуры і рыторыкай куль-

туралізму. Апошні не толькі зводзіць ўсё праблемы да культуры, але і з'яўляе ўса сацыяльны культурнага рэдукцыянізму (Dirlik, 1987).

Нават тыя, хто цытуе Грамшы, каб акцэнтаваць значэнне культурнай дамінацыі забываюць пра яго фундаментальную зацікаўленасць ў эканамічнай канстытуцыі асобных эканамічных фармацыяў. Перш за ўсё гэта робіцца у выніку некрытычнай рэцэпцыі працы Лаклаў і Мауфі (Laclau & Mouffe, 1985), якія прапанавалі постструктуралісцкое прачытанне Грамши¹⁵. Культуралісцкія тэзы пра аўтаномію культуры, тым не менш, презентуюць не больш чым грубае скажэнне думкі Грамшы. Атака Грамши на эканамізм не мела на ўзве ігнараванне цэнтральнага месца эканамічнай асновы для прыватнай сацыяльной фармацыі, яе значнага уплыву на фармаванне і структурацыю сацыяльнага жыцця. Тоэ, што Грамшы крытыкаў розныя варыянты эканамізму, было крытыкай спецыфічнага падыходу (кананізаванага II Інтэрнацыяналам), які разглядаў эканамічны базіс грамадства як *адзіную* структуру-дэтэрмінат. Гэта была візія, якая рэдукуе ўсё да эканамічнага ўзроўню, бачыць усе вымярэнні сацыяльной фармацыі як адлюстраванне эканомікі (Hall, 1006:417–418). Вядома, культура не можа быць зведзенай да гаспадаркі, але таксама культура не можа быць скоплена, асэнсавана па-за эканамічнымі адносінамі (Gramsci, 1949).

На жаль, крытыка палітычнай эканоміі і аблімеркаванне сацыяльных адносінаў капіталізму, знікла ў большасці «пост» тэарэтызаваннях, якія сталі прывілеяваным дыскурсам. Эберт (Ebert, 1991:40) зазначыла, што сэрца «пост-алізацыі» палітыкі — гэта замяшчэнне «матэрыяльнай рэальнасці (недыскурсіўнага) дыскурсіўным» і замена палітычных пераутварэнняў семіатычнаю гульнёй. Большаясць сучасных наратываў няздольныя артыкуляваць тае, што Эберт (Ebert, 1991, 1992/93) і Хэнесі (Hennessy, 1993) назвалі «матэрыялізацыяй» дыскурсу¹⁶. А гэта значыць, што знакі культуры адрываюцца ад умоваў іх вытворчасці. Знакі ўяўляюць не столькі частку ідэалагічнага полю, атачонага капіталістычнымі сацыяльнымі адносінамі, колькі гістарычна недэтэрмінаваныя, свободныя ланцугі азначэнняў. Больш за тое, большасць постструктуралісцкіх тэарэтызаванняў дыскурсу маюць ў аснове, але пакідаюць не прааналізаванымі «сацыяльна арганізаваныя практикі і адносіны, якія аб'екты-

¹⁵ Крытыку прачытання Грамшы Лаклаў і Мафам (Laclau and Mouffe) гл. напрыклад Geras (1987); Hennessy (1993) і Wood (1986).

¹⁶ Эберт (Ebert, 1992/93:42) адзначае, што нават калі мова і дыскурс разглядаюцца як «матэрыял» ў «гульнявым» постмадэрнізме, гэта ідэалістычнае разуменне дыскурсу. Гэта значыць, яно «трансгістарычна» і адносіцца галоўным чынам да матэрыялу як «асяроддзю» («medium») іншымі словамі гэта хутчэй ‘matterism’, чым матэрыялізм.

зуюць тое, што не можа быць зведзена да таго, што бачна ў дыскурсе (Smith, 1993:3). Калі казаць іншымі словамі, да дыскурсу часта ставяще як да інертнага і статычнага — мала ўвагі надаеща дынамічнаму кантэксту, ў якім утварающа дыскурсы і сацыяльныя «акцёры».

Стюарт Хол (Stuart Hall, 1994:168) нагадвае нам, што палітычная карэктнасць паўстала ў інтэлектуальнай культуры, якая перажыла «лінгвістычны паварот», якому ён прыпісвае крайні «наміналізм» уплецены. Наміналізм, у значнай ступені, уплецены ў рыторыку «палітычнай карэктнасці». Можна назіраць шмат інтэнцыяў *перабольшиць* (overstate) значэнне мовы ў вызначэнні значэння. Практыкуючы палітыку, што атаясамляе мову з рэальнасцю, пэўныя групы левых матэрыялізавалі мову настолькі, што палітыка «палітычнай карэктнасці» робіцца не больш чым акадэмічным практикаваннем ў наміналізме. Мы маём справу з кампаніяй, якая настойвае на справядлівасці і чыстаце тэрміналагічнага ўзроўню — прaporцы «вербальных і сімвалічных паводзінаў якіх знаходзяцца вельмі далёка ад матэрыяльнае інфраструктуры і іншых ўзроўняў сацыяльных практикаў» (Terdiman, 1995:246). Паміж некаторымі адэптамі «палітычнай карэктнасці» існуе тэндэнцыя прытрымлівачца думкі, што змены ў мове і тэрміналогіі нейкім чынам вядуць да зменаў у сацыяльных адносінах і нераўнапраўных дачыненнях улады. Але тое, што людзі не будуць чуць расіецкіх ці сексісцкіх каментацыяў, напрыклад, не будзе значыць, што расізм і сексізм перастануць існаваць як структурныя ўтварэнні¹⁷. Гэта сітуацыя пэўным чынам нагадвае тое, як Маркс крытыкаў младагелельянскіх ідэолагаў і іх змаганне супраць «фразаў»:

Яны забылі, што гэтыя фразы самі па сабе толькі апазіцыя да іншых фразаў, і што яны ні ў якім разе не змагаюцца з рэальным існуючым светам калі проста ваююць з фразамі гэтага свету (Marx, 1978:149).

Улічваючы слова Маркса, можна сказаць, што значная частка таго, што падпадае пад рубрыку палітыкі «палітычнай карэктнасці» ёсьць з'явай павярхойнай, экзатэрычнай, прывілеяваны становівы і тэрміналогіі палітыкі «палітычнай карэктнасці», ці падабаеца нам гэта ці не, прыводзіць нас да сітуацыі, калі палітыка займае ар'егард-

ныя пазіцыі да эстэтыкі, калі форма мае большае значэнне, чым сутнасць, псеўдарадыкалізм замяняе сапраўдны палітычны ўдзел. Гэта значыць, мы астаемся з пустою палітыкай, серый метафарычных жэстаў, якія зрэшты мала ўплываюць на сапраўдныя адносіны ўлады як у межах, так і па-за межамі акадэмічнае супольнасці. У многіх сэнсах «палітычнай карэктнасці» становіцца толькі адной з формаў «гульні» у палітыку («ludic» politics).

Хітрасць праўды

*Абавязак інтэлектуала — казаць праўду
і выкryваць не праўду — Навум Хомскі
(Chomsky, 1987:60)*

М. Беруб (Berube, 1995:50) падкрэслівае (вельмі пранікліва, на мой погляд), што праблемы звязаныя з праўдаю, рэлігійнымі і аб'ектыўнасцю дазволілі «інтэлектуальным і палітычным кансерватарам» атрымаць «вялікую падтрымку сярод ненавуковай грамадскасці».

Такога меркавання прытрымліваецца і Дэзенброк (Dasenbrock, 1995:173), які сцвярджжае, што постструктуралісцкае адмаўленне праўды істотна паспрыяла рэцэпцыі анты-«political correctness» тэзаў шырокай публікай. Улічваючы тое, як некаторыя левыя тэарэтыкі разумеюць праўду, зусім не дзіўна, што першыя значна больш пераканаўчыя ў сваіх аргументах. Дэзенброк (Dasenbrock, 1995:174) сцвярджжае, што «гэта папросту здзіўляе, наколькі розныя меркаванні існуюць на контысціны». Тэарэтыкі, «якія маюць хоць нейкія агульныя погляды, аб'ядноўваюцца, каб крытычна разгледзіць сама гэтае паняцце». А тыя, хто маюць смеласць валодаць шкалою праўды, піша ён, трапляюць у пакутлівую настальгію па катэгарыяльным тэзам пра праўду — у Маркса, Платона ці Канта. Сучасная постструктуралісцкая дактрина разумее «пратыду» толькі як вынік мыслення значавых сістэмай ці гульню словаў, якая іграе вырашальную ролю. Пратыда ў кожны прыватны момант залежыць толькі ад «перакананняў, якія дамінуюць сярод сяброў нейкай існае супольнасці інтэрпрэтатарам» (Norris, 1992:16).

Больш за тое, апеляцыя да праўды непазбежна разглядалася як праява аўтарытарызму. Паняцце праўды разглядаеца як форма сцвярджэння, прынятага «толькі з мэтаю пацвердзіць гаспадаранне тых, альбо іншых перакананняў у

¹⁷ Гэты раман мовы са знакам і яго палітычныя імплікацыі былі выразна сформуляваны Тэры Іглетоном (Eagleton, 1996:18), які сцвярджжае, што: «Калі немагчыма зразумець чые-небудзь палітычныя жаданні ў дзеянні, то іх можна накіраваць замест гэтага на знак, ачысціўшы яго, напрыклад, ад палітычных прымесяў, каталізуаўшы ў лінгвістычную практику ўсю прыхаваную энергію, якая больш не здольная скончыць імперыялістычную вайну і разбурыць Белы дом».

бясконцай барацьбе за ўладу (Norris, 1993:261). З-за таго, што адрозненні паміж аўтарытарнымі і ліберальными ўяўленнямі пра праўду пахаваныя на могілках мадэрнізму, у спадчыну застаецца рэлігійнае крэда Ніцшэ, згодна з якім усе сцвярджэнні пра праўду маюць пад сабой роўныя падставы і паміж імі не існуе ніякае розніцы. У выніковым анализе, аднак, гэта пазіцыя проста паўтарае банальнасць ліберальнага плюралізму і выключае магчымасць вызначыць этичныя нормы. У рэшце рэшт, этичнае адказнасць не можа быць признана законнай, калі ўяўленні пра праўду пабудаваныя на двухсэнсоўнасці і рэлігійнізме. Улічваючы крытычнае стаўленне да праўды сярод прыхільнікаў постструктуралізму, вельмі іранічна выглядае тое, што калі яны сутыкаюцца з грубым і недакладным скажэннем сваіх навуковых метадаў з боку правых і СМИ, многія з іх пачынаюць прысвойваць сабе «мову праўды». Постструктуралісты скардзіліся на «махляроў», якія презентуюць сабе як «вучоных» і робяць заявы пра навуку і левыя тэорыі, якія «проста няправільныя» і маюць мноства «непраўдзівых высноваў». Іншымі словамі, тэзы асуджаліся за «неадпаведнасць праўдзе». Але прэтэнзіі на скажэнне праўды і адхіленне ад яе павінны мець пад сабой які-небудзь паняцце са мой праўды. Тыя, хто неаднаразова адмаўлялі саму магчымасць праўдзівых сцверджанняў, зараз крытыкуюць іншых за «неадпаведнасць праўдзе». Гэта не толькі выглядае іранічна, але і ддвудушна.

Але я не прапаную, каб мы прынялі паняцце адзінае вялікае універсальнае і трансцэндэнтнае Праўды. Хутчэй за ўсё, крытычны падыход да ісціны ў межах постструктуралізму павінен мець права на існаванне, асабліва ў выпадку з крытыках палітычнай карэктнасці. Як вядома, зараз адмаўленне праўды можа быць моднай тэорыяй, але з практичнага і палітычнага пункту гледжання, гэта выклікае некаторыя вельмі сур'ёзныя проблемы. Калі мы адмовімся ад праўды, мы адмовімся ад аднаго з самых эфектыўных сродкаў крытычнага аналізу. Норыс прыводзіць каментар на конт палітычных адгалінаванняў постмадэрнісцкага

крытычнага падыходу да праўды і усталявання рэлігійнае дактрины:

Размова у «постмадэрнізме» становіцца ў выніку толькі зручнай падставаю для таго, каб ні пра што не думаць сур'ёзна... Перш за ўсё гэта служыць інтарэсам дзяржаўнай і карпаратыўнай ўлады, з-за таго, што распаўсюджваецца думка, што сапраўды няма ніякае розніцы паміж тым, што здаецца і тым, што ёсьць на са мой справе, і тым, што магло быць ва ўмовах крытычнага аналізу. Толькі захоўваючы адчуванне гэтых адрозненняў—уласцівых кожнай форме прагрэсіўнае думкі ...тэорыя здольная валодаць стваральнай ці этика-палітычнай сілаю... Постмадэрнізм фактычна адмаўляе такую магчымасць, бо шчыра скептычна ставіцца да ўсіх праўдзівых сцвярджэнняў, нормаў ці спрабаў выявіць веды, якія адпавядаюць рэчаіснасці (Norris, 1996:182)

Такім чынам, нам патрэбна мова, альбо структура мыслення, якая дазволіць нам казаць пра «праўды», а не «Праўду», і якая дазволіць размяркоўваць адрозненні паміж больш менш дакладнымі палажэннямі пра праўду і больш менш адэкватнымі каштоўнасцямі. Такая структура дазволіць пазбегнуць фармулёвак Фуко і Рорці пра характеристар «праўды», якія вызначаеца грамадствам¹⁸. Дылема, якая узнікае ў адваротным выпадку, выкладзена Дэзенброкам:

Пакуль мы настойваєм на вызначанай грамадствам прыродзе праўды і спыняемся на гэтым, мы не можам даць паслядоўнага адказу на якое-небудзь іншае апісанне нашага грамадства... Калі мы адказваем, што «гэта не адпавядае праўдзе», то мы павінны мець тэорыю праўды, якая улічвае магчымасць яе існавання па-за перакананнямі і тэорыямі гэтага грамадства (Dasenbrock, 1995:182).

У той час, як Дэзенброк звяртаецца да тэорыі праўды, я прытрымліваюся меркавання, што тут дарэчы тэорыя і паняцце пра ідэалогію¹⁹.

Вядома, паняцце ідэалогіі лічыцца «састарэлым» ва ўяўленні многіх постмадэрністаш і постструктуралісташ і быў заменены на паняцце дыскурсу²⁰. Тэрмін ідэалогія атрымаў разнастайныя

¹⁸ У той час як існуюць несумнеўныя адрозненні паміж Фуко і Рорці ў адносінах да «праўды», яны тым не менш, да пэўнай ступені падобныя, (Dasenbrock, 1995:175).

¹⁹ Фуко (Foucault, 1980:118) адмовіўся ад канцепту ідэалогіі, таму што ідэалогія звычайна значыла «віртуальную апазіцыю да нечага іншага», што лічылася праўдаю. Крытыка ідэалогіі Фуко, тым не менш, была аднамерная, ён канцептраваў увагу практичнай толькі на артадаксальным марксісцкім разуменні ідэалогіі, як нечага супрацьлеглага навуцы. Ён не браў пад увагу альтэрнатыўнага разумення канцепту ідэалогіі Маркса.

²⁰ Іглeton нагадвае нам, што неадэкватна замяшчаецца ідэалогію дыскурсам. Асабліва калі ў апошніе дзесяцігоддзе мы назіраем адраджэнне ідэалагічных рухаў па ўсім свеце. Далей ён адзначае абмежаванні канцепту дыскурсу, распаўсюджанага ў постструктуралістскім наратыве. Іглeton назначае, што «катэгорыя дыскурсу раздудлася да памераў, калі ахапіла увесь свет, парушаючы адрозненні паміж мысленнем і матэрыяльнай рэчаіснасцю (Eagleton, 1991:219).

вызначэнні і інтэрпрэтацыі, таму варта даць некаторыя тлумачэнні.

Фармулёўка ідэалогіі, якую прапаноўваю я, не выкарystоўваецца для вызначэння палітычных перакананняў, гэта значыць ідэалогіі як «вучэння», хоць асобныя палітычныя перакананні могуць быць часткай ідэалогіі. Пры гэтым ідэалогія — не спосаб абазначыць межы і выявіць дыхатамію паміж ідэалогіяй і міфічным паняццем бесстароннасці, якія супрацьпастаўляюцца адзін аднаму. Замест гэтага ідэалогія разумееца як тыя паняцці, катэгорыі і ідэі, якія надаюць досведу сацыяльную форму, ідэі і паняцці, якія нараджаюцца ў пэўных негістарычных рамках. Акрамя таго, гэтыя ідэі і паняцці павінны разумеца ў сваім кантэксце, мы павінны звязаць увагу на тое, хто нараджае гэтыя ідэі і для каго, з якой мэтаю і пры якіх матэрыяльных умовах. Ідэалогія, такім чынам, падштурхвае нас да даследавання паходжання сацыяльных формаў свядомасці. Гэта тлумачэнне ідэалогіі не засноўваецца на агульнапрынятай марксісцкай фармулёўцы ідэалогіі як «непраўдзівай свядомасці»²¹. Акрамя таго, яно звязтае ўвагу на «рэальнае» практичнае прадукаванне і арганізацыю ідэяў, такім чынам падкрэсліваючы анталагічнае вымярэнне «сацыяльнага». Іншымі словамі, гэта тлумачэнне імкненца праліць свято на матэрыяльныя ўмовы, дзякуючы якім атрымоўваецца канкрэтная веда, і выявіць супяречнасці, якія дазваляюць адным ідэям выясняць іншыя.

Крытычны аналіз ідэалогіі, вельмі падобны на тое, што Бюрбюль (Burbules, 1995) называў «альтэрнатыўным тлумачэннем Маркса», якое крытыкуе ідэалогію не за яе адхіленне ад навуковай праўды (як у агульнапрынятай марксісцкай канцэпцыі ідэалогіі), а хутчэй за яе ролю ў падтрыманні сацыяльнае сістэмы, якая сама заслугоўвае асуждэння.

Такое альтэрнатыўнае разуменне канцэпцыі Маркса, вядома, не разглядаецца мнóstvam постмадэрністаў і постструктуралістаў, паколькі яны часта засноўваюць крытыку ідэалогіі на больш агульнапрынятых доказах, гэта значыць супрацьпастаўляюць яе катэгорыі навуковасці. Метад крытычнага аналізу ідэалогіі, які падтрымлівае Хеннесі і Эберт (але па-рознаму ў шэрагу аспектах) — судносіць яе не з катэгорыяй навуковасці, але з этыкай і імкненнем да сацыяльнае справядлівасці. У адрозненні ад недарэчных спробаў дэіерархізацыі і больш традыцыйных заклікаў да навуковасці, мэта крытычнага аналізу ідэалогіі складаецца ў тым, каб «умешвацца ў стварэнне га-

лоўных культурных каштоўнасцяў, якія сціраюць сацыяльныя супяречнасці» і быць вышэй за «няздольнасць прыймаць рашэнні» (Zavarzadeh and Morton, 1991:225).

Гэта значыць, палітычны аналіз ідэалогіі адмаўляе галоўныя палажэнні і выступае супраць існых каштоўнасцяў, бо раскрывае адносіны вытворчасці і сацыяльных утварэнняў, якія спароджаюць прыватныя каштоўнасці. Больш дакладна, не імкненца забяспечыць канкрэтнае разуменне матэрыяльных умоваў, дзякуючы якім атрымоўваецца канкрэтная веда. Ён мае на мэце раскрыці ѹдэалагічных вымярэнняў дамінуючых метадаў і культурных формаў. Яго мэта ў тым, каб замінаць інтэнцыям, якія абмяжоўваюць магчымасць пераменаў, якія транслююць сябе як дадзеныя ад прыроды, а не дасягнутыя ў працэсе гісторыі. Акрамя гэтага, гэта форма даследавання не задавальняеца простай «інтэрпрэтацыяй» альбо «разбурэннем» розных канцэпций (ці падканцэпций) светаўладкавання, але імкненца здабыць «прагрэсіўныя веды» ў інтарэсах пераўтварэння суроўых умоваў і экстэнсіўных сацыяльных адносінаў (Ebert, 1995).

Палітыка самавызначэння і палітыка самавыяўлення

У апошнія гады значна вырасла цікавасць да паняцця «самавыяўлення». Слова «самавызначэнне» стала звыклым як для паспалітых людзей, так і для тэарэтыкаў і палітыкаў, у якіх яно атрымала разнастайныя канатацыі. Сёння цікавасць да пытання самавызначэння прывяла да того, што паняцці досведу і суб'ектунасці аказаліся ў цэнтры палітычнай думкі і навуковых даследаванняў. У той час як постструктуралісцкія тэарэтыкі (Butler, 1990, 1993; Scott, 1992) ставяць пад пытанне паняцці свядомасць і жыщёвы досвед, прыхільнікі палітыкі самавызначэння па-ранейшаму лічаць іх адваротнай кропкаю пераўтварэнняў, з дапамogaю якіх ізальваныя групы выкрываюць містыфікацыі дамінуючага сацыяльнага парадку і змагаюцца з сацыяльнай несправядлівасцю. У гэтых адносінах, палітыка самавызначэння звычайна разглядаецца як нязначная папраўка да тых поглядаў, якія апраўдаюць гвалтоўнае разбурэнне суб'екту і якія задаюць непатрэбныя пытанні пра сродкі. Эрнеста Лаклаў (Laclau, 1992:83–84) лічыць, што за «смерць суб'екта», пра якую ўголас абвясцілі не так даўно, прыйшла хвяля новай і шырокі распаўсюджанай цікавасці да самавызначэння ў нашым грамадстве.

²¹ Гл. артыкуляцыю Марксам і Энгельсам ідэалогіі, як яна апісана у ч. 1 «Нямецкай ідэалогіі».

Натуральна, важна прызнаць гэтую супяречнасць, але таксама важна звярнуць увагу, што і постструктуралізм і палітыка самавызначэння надаюць вялікае значэнне супяречнасцям і адрозненнем. Інакш кажучы, існуюць кропкі сутыкнення паміж «постструктуралісцкім тэарэтычным рэлятивізмам» і нейкім «культурным плуралізмам, які многія крытыкі лічаць вызначальнай асаблівасцю нашага часу» (Milner, 1994:103).

Тэарэтычныя спрэчкі, якія разглядаліся ў папярэдняй главе, былі ў значнай ступені выкліканы палітычнымі падзеямі 1960-х у краіне і за мяжой. Адпаведна некаторыя самая раннія праявы палітыкі самавызначэння адносяцца да канца 1960-х. Як было адзначана вышэй, наступствы палітычных пераваротаў сталі выклікам класічнай тэорыі Маркса пра класавую барацьбу. Адзначаючы разнастайнасць механізмаў улады і паўсюднасць яе ўплываў, выбаршчыкі ў самых розных акругах сталі ставіць пад сумнёў паніцце класу, як катэгорыі неабходнай і дастатковай для апісання тэрытарыяльных і сацыяльных зменаў (Giroux, 1993).

У выніку, паўсталі тэндэнцыі, якая атрымала тады назуву палітыкі «ладу жыцця». Фемінісцкі рух, барацьба неграў за свае права, абарона правоў сексуальных меншасцяў, а таксама розныя іншыя кампаніі канца 1960-х – пачатка 1970-х, якія ў выніку сталі вядомыя як «палітыка самавызначэння». На практице, арыентацыя на самавызначэнне значыла, што палітыка ўсё больш стала грунтавацца на сябровстве ў пэўнай групе — жанчыны, габрэі, чорнаскурый і г. д. Некаторыя крытыкі сцвярджаюць, што сучасная «палітычная карэктнасць» — праява таго, як упłyвае самавызначэнне на палітычную сітуацыю. Аднак не існуе навуковых прац ці аўтарытэтных крыніц, да якіх можна было б звярнуцца за сістэматычным апісаннем асноўных прынцыпаў палітыкі самавызначэння. Але яе цэнтральная палажэнні можна акрэсліць наступным чынам:

- 1) адрозненні, абумоўленыя прыналежнасцю да пэўнай расы, класу, этнасу, полу, сексуальнай арыентацыі і г. д., занадта доўга замоўчваліся дамінуючымі элітамі беласкурых людзей традыцыйнае арыентацыі, якія адносяцца да вышэйшага класу. Гэта эліта пад відам нейкіх агульначалавечых універсалій стварыла такія ўмовы рэчаінасці, якія абслугоўваюць іх уласныя інтарэсы;
- 2) групоўкі, якім эліта не давала магчымасці самавызначыцца, зараз павінны атрыманы прывілеі, як крыніцу для эпістэмалагічнай і маральнай улады, таму што іх прыгнечаны стан дае ім выключную здольнасць казаць і судзіць пра праўду і добро;

- 3) падыход да праўды, выкладзены ў першых двух палажэннях, і права на маральныя і палітычныя выказванні не ўніверсальныя і заўсёды залежаць ад асобы;
- 4) «выкрыць» альбо «ускрыць супяречнасці» дамінуючага, універсалісцкага разумення рэчаінасці і даць магчымасць самавыяўлення тым, каго раней прыціскалі і прымушалі маўчаць, — не адзінныя законныя спосабы палітычнага ўздзейння, але найбольш важныя на сёння;
- 5) такая палітыка выкryвання прывілеяваных пазіцыяў і прадстаўлення свабоды слова павінна таксама праводзіцца ўнутры левых групau і рухаў.

Палітыка самавызначэння, магчыма, большым любая іншая проблема, выклікала самыя палкія спрэчкі, як у інтэлектуальных, так і палітычных колах. З аднаго боку, яна атрымала падтрымку за усталяванне адрозненняў і супяречнасцяў, за тое, што яна кідае выклік «універсальнай» гісторыі, за яе увагу да іншых асаблівасцях, акрамя класавых, і за тое, што яна надае палітычную афарбоўку праблемам, якія раней разглядаліся, як не маючыя адносінаў да палітыкі. Згодна з яе прыхільнікамі, з'яўленне палітыкі самавызначэння акрыла магчымасці для больш радыкальнай барацьбы з такімі відамі прыгнёту і ізолявання, як дыскрымінацыя па палавой прыкмете, нянявісць да гомасексуалістаў і расізм.

Палітыка самавызначэння таксама дазволіла прыгнечаным групам узнавіць сваю ўласную гісторыю і дала права на індывідуальнае і калектыўнае самавыяўленне. Банержі (Bannerji, 1995:20) падкрэслівае, што «імкненне да пазнання» ляжыць у аснове палітыкі самавызначэння, паколькі менавіта тыя, з кім не лічыліся і каго прыціскалі як «чужы элемента», так адважна змагаліся, каб пазначыць сябе. Але ў той час, як мноства такіх тэарэтыкаў і культурных крытыкаў, як Хукс (Hooks, 1992) і Лорд (Lord, 1984) падкрэсліваюць, што неабходна упэўніцца ў важнасці «адрозненняў» і «досведу» ў кожнай справе, якая накіравана на сацыяльныя змены, у апошнія гады палітыка самавызначэння зазнала крытыку па шэрагу тэарэтычных і палітычных прычын.

Па першае, акцэнту на досведзе і адчуваннях у палітыцы самавызначэння прыпісваецца адраджэнне ліберальнай гуманістычнай канцепцыі суб'ектыўнага. Тут палітыка самавызначэння звязваецца з адкрыццём ужо існуючай індывідуальнайнасці. У гэтым выпадку робіцца дапушчэнне, што існуе нейкі «сапраўдны» негрыцянскі, жаночы, лацінаамерыканскі і г. д. жыццёвы досвед ці

способ быцця. «сапраўднасць» мае на ўвазе, што сам «стан прыгнечанага» ці «тэрытарыяльная блізкасць да прыгнечаных» дае «асаблівыя паўна-моцты для таго, каб выказаць меркаванне» (McLaren, 1994 [б]:52), а гэты досвед, так ці інакш, гарантую сапраўдныя веды. Гэты выключны ак-цэнт на досведзе і адчуваннях таксама узнаўляе «сумнёўнае выслойе Дэкарта наадварот: я адчу-ваю, значыць я існую» (Jacoby, 1975:104)

Акрамя таго, акцэнт на асабістым і на «ад-крыці сябе» ў некаторых варыянтах палітыкі самавызначэння, звычайна падмняне крытыку інстытутаў улады індывідуалісцкай, накіраванай на сябе «ачышчальны» і «спаведальны» тэрапіі (Kauffman, 1990; West, 1993). Таксама назіраеца тэндэнцыя да «іерархіі ціску», якая выклікае «са-манаважнае сцвярджэнне», што той, хто трапляе ў пэўную катэгорыю, мае «маральнае права патрабаваць ад іншых пэўных дзеянняў» (Parmar, 1990:107). Пармар дадае, што такая іерархізацыя ціску з'яўляецца разбуразальнай, раз'яднальнай і палітычна абмежаванаю.

Па другое, неабходна прызнаць, што простае абвяшчэнне таго, што асабістасць з'яўляецца палітычным, і якое звычайна зводзіцца да фарму-лёўкі: «я існую, значыць я аказваю супраціў», не з'яўляеца дастатковай падставай для таго, каб прыняць палітызаваную і апазіцыйную суполь-насць (Hooks, 1992; Mohanty, 1991). Інакш кажу-чы, самавызначаная, заснаваная на досведзе пазіцыя не значыць, што неабходна прытрым-лівацца якіх-небудзь канкрэтных задач ці інтарэ-саў. Сапраўды, Мерсер (Mercer, 1992) і іншыя (Willis, 1994) правільна падкрэслі, што аўтсай-дэры з той жа лёгкасцю могуць заняць правыя пазіцыі, як і левыя.

Па-трэцяе, неправамерна сцвярджаць, што толькі габрэі здольны зразумець пакуты габрэй ў ці толькі былыя калоніі здольны спасцігнуць каланіяльны досвед. Такія сцвярджэнні не толькі маюць тэндэнцыя да псіхалагізацыі проблемы прыгнёту, але і спрыяюць стварэнню абарончых механізмаў свайго досведу, замест таго, каб спры-яць яго распаўсюджванню (Said, 1986:55). Замест таго, каб спрыяць прайве новых палітычных по-глядаў, такая пазіцыя стрымлівае прадуктыўныя разважанні.

Чацвёртае, здольнасць пазначаць сябе ў мыс-ленні, вырасці, як сказала Хукс (Hooks, 1989:12), ад мыслі да слова, — гэта рэвалюцыйны прапрыў, які без сумнення звязаны з больш широкай праблемай удзелу ў гістарычным працэсе — якім чы-нам людзі альбо становяцца стваральнікамі гісто-ры, альбо застаюцца маўклівымі і пасіўнымі пад прыгнётам ціску і эксплуатацыі. Такі прапрыў, ад-

нак, не гарантую наяўнасці ўмоваў ды рэсурсаў «матэрыяльных сродкаў, неабходных для сацы-яльнага дабрабыту і вольнага жыцця» (Goldberg, 1994:13). У выніку, сэнс палітыкі самавызна-чэння, па большай частцы, заключаецца ў патрабаванні стаць сябрам Клубу ды патрабаванні мецьмагчымасці прадстаўляць свае інтарэсы. Банаржі (Bannerji, 1991:83–84) пранікліва падкрэслівае

Палітыка «адрозненняў» хавае за сваім радыкализмам неаліберальны плуралістычны па-дыход... Увогуле, яна заключаеца ў развіціі тэо-ры сутыкнення інтарэсаў, заснаванай на канцеп-цыі вольнага рынку. Палітыка будуеца па рынка-вых прынцыпах, а свобода — на роўнай магчымасці для ўсіх «палітычных гандляроў» прадэмансстра-ваць свой «тавар» ва ўмовах канкурэнцыі.

Такая пазіцыя супадае з развагамі пра «палітычную карэктнасць» і адпавядае імкненню да культурнага узаемадзеяння. У прыватнасці, многія групы высоўвалі патрабаванні, каб вучэбны план адлюстроўваў патрабаванні ўсіх студэн-таў, каб творы жанчын, «каляровых» і іншых сталі часткаю навучальных праграм. Але, здаецца неаб-ходна адзначыць, што гэта не гарантую якаснага паляпшэння працэсу атрымання ведаў. Фактычна, мульцікультурны праект, які існуе толькі на папе-ры і не мае нікакай стваральнай сацыяльной сілы, можа зрабіцца «яшчэ адной формай адаптациі да дамінуючага сацыяльнага парадку» (McLaren, 1995:126)

Расэл Джэкабі (Jacoby 1994:27) нагадваў, што у той час, як левацкі скіраваныя акадэмікі думаюць пра тое, якія творы трэба выкладаць, большасць амерыканскай моладзі нават не мае магчы-масці навучацца ва ўніверсітэтах з-за іх «эліт-насці», у значнай ступені.

І апошняе, адной з самых распаўсюджаных прычынаў незадаволенасці палітыкай самавызна-чэння з'яўляеца тое, што яна прывяла да «падзе-лу» супольнасці левых. Шматлікія крытыкі адзна-чаюць «цьмянасць агульных імкненняў», знікнен-не палітычнай арыентацыі, сепаратысцкія тэндэн-цыі, якія ўласцівія некаторым формам палітыкі самавызначэння. Неабходна адзначыць, што гэты падзел меў адчувальныя наступствы не толькі для левых, але і для сілаў новых правых.

Выкарыстаныя кропкі:

1. Ahmad, Aijaz. *In Theory*. London and New York: Verso Press, 1992.
2. Bannerji, Himani. «But Who Speaks For Us? Experience And Agency In Conventional Feminist

- Paradigms» in Unsettling Relations.* Toronto: Women's Press, 1991. P. 67–108.
3. Bannerji, Himani. *Thinking Through: Essays on Feminism, Marxism and Anti-Racism.* Toronto: Women's Press, 1995.
 4. Baudrillard, Jean. *Simulations.* New York: Semiotext (e), 1983.
 5. Bernstein, Charles. *Centering The Postmodern: In The Middle of Modernism, In The Middle of Capitalism.* *Socialist Review* (Nov.–Dec., 1987, vol. 17, no. 6): 45–58.
 6. Berube, Michael. "Public Image Limited: Political Correctness and the Media's Big Lie," in *Debating P. C.: The Controversy over Political Correctness on College Campuses.* Ed. Paul Berman New York: Dell Publishing, 1992. P. 124–149.
 7. Berube, Michael. *Public Access: Literary Theory and American Cultural Politics.* London and New York: Verso Press, 1994.
 8. Best, Steven. "Jameson, Totality, and the Poststructuralist Critique," in *Postmodernism, Jameson, Critique.* Ed. Douglas Kellner. Washington, D. C.: Maisonneuve Press, 1989. P. 333–368.
 9. Best, Steven. *The Politics of Historical Vision: Marx, Foucault, Habermas.* New York and London: Guilford Press, 1995.
 10. Bondi, Liz. "Locating Identity Politics," in *Place and the Politics of Identity.* Eds. Michael Keith and Steven Pile. New York: Routledge, 1993. P. 84–101.
 11. Burbules, Nicholas. "Forms of Ideology-Critique: A Pedagogical Perspective," in *Critical Theory and Educational Research.* Eds. Peter McLaren and James Giarelli. Albany: SUNY Press, 1995. P. 53–69.
 12. Butler, Judith. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity.* New York: Routledge, 1990.
 13. Butler, Judith. "Contingent Foundations: Feminism and the Question of 'Postmodernism,'" in *Feminists Theorize The Political.* Eds. Judith Butler and Joan W. Scott. New York and London: Routledge, 1992. P. 3–21.
 14. Butler, Judith.. *Bodies That Matter: On The Discursive Limits of "Sex".* New York: Routledge, 1993.
 15. Caws, Peter. *Structuralism: The Art of the Intelligible.* New Jersey: Humanities Press International, 1988.
 16. Cherryholmes, C. *Power and Criticism: Poststructural Investigations in Education.* New York: Teachers College Press, 1988.
 17. Christian, Barbara. *The Race for Theory.* *Cultural Critique* (Spring 1987, no. 6): 51–63.
 18. Culler, Jonathan. *Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics and the Study of Literature.* Ithaca, New York: Cornell University Press, 1976.
 19. Dasenbrock, Reed Way. «We've Done It To Ourselves: The Critique of Truth and the Attack on Theory,» in *PC Wars: Politics And Theory In The Academy.* New York and London: Routledge, 1995. P. 172–183.
 20. Davies, Joan. *Cultural Studies and Beyond: Fragments of Empire.* London and New York: Routledge, 1995.
 21. Derrida, Jacques. *Specters of Marx: The State of the Debt, the Work of Mourning of the New International.* Trans. Peggy Kamuf. New York and London: Routledge, 1994.
 22. Dirlik, Arif. *Culturalism as Hegemonic Ideology and Liberating Practice.* *Cultural Critique* (Spring, 1987, no. 6): 13–50.
 23. Eagleton, Terry. *Literary Theory: An Introduction.* Minneapolis: University of Minnesota Press, 1983.
 24. Eagleton, Terry. *Against The Grain.* London and New York: Verso Press, 1986.
 25. Eagleton, Terry. *Ideology: An Introduction.* London and New York: Verso Press, 1991.
 26. Eagleton, Terry. *The Illusions of Postmodernism.* Cambridge, Massachusetts: Blackwell, 1996.
 27. Ebert, Teresa. *Political Semiosis In/Of American Cultural Studies.* *American Journal of Semiotics* (1991, vol. 8): 113–135.
 28. Ebert, Teresa. *Ludic Feminism, The Body, Performance, and Labor: Bringing Materialism Back Into Feminist Cultural Studies.* *Cultural Critique* (Winter, 1992/93, no. 23): 5–50.
 29. Ebert, Teresa. *The Knowable Good: Post-al Politics, Ethics and Red Feminism.* *Rethinking Marxism* (Summer, 1995, vol. 8, no. 2): 39–59.
 30. Ebert, Teresa. *Ludic Feminism And After.* Ann Arbor: University of Michigan Press, 1996.
 31. Foley, Barbara. *Marxism in the Poststructuralist Moment: Some Notes on the Problem of Revising Marx.* *Cultural Critique*, (Spring, 1990, no. 15): 5–37.
 32. Foster, Hal. *Postmodernism: A Preface. The Anti-Aesthetic: Essays On Postmodern Culture.* Seattle, Washington: Bay Press, 1983. P. ix-xvi.
 33. Foucault, Michel. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977.* Ed. C. Gordon. Brighton: Harvester, 1980.
 34. Foucault, Michel. "The Subject and Power," in *Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics.* Eds. H. Dreyfus and Paul Rabinow. Chicago: Chicago University Press, 1982.

35. Gates, Henry Louis. "The Master's Pieces: On Canon Formation and the African-American Tradition," in *The Politics of Liberal Education*. Eds. Darryl J. Gless and Barbara Herrnstein Smith. Durham: Duke University Press, 1992. P. 95–117.
36. Geras, Norman. *Post-Marxism? New Left Review* (1987, no. 163): 40–82.
37. Giddens, Anthony. *The Constitution of Society*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1984.
38. Giroux, Henry. *Border Crossings: Cultural Workers and the Politics of Education*. New York and London: Routledge, 1992.
39. Giroux, Henry. *Disturbing Pleasures*. New York and London: Routledge, 1994.
40. Giroux, Henry. "Beyond The Ivory Tower: Public Intellectuals and the Crisis of Higher Education," in *Higher Education Under Fire: Politics, Economics and the Crisis of the Humanities*. Eds. Michael Berube and Gary Nelson. New York and London: Routledge, 1995. P. 238–258.
41. Goldberg, David Theo. "Introduction: Multicultural Conditions," in *Multiculturalism: A Critical Reader*. Cambridge, Massachusetts: Blackwell, 1994. P. 1–41.
42. Hall, Stuart. "The Toad in the Garden: Thatcherism among the Theorists," in *Marxism and the Interpretation of Culture*. Eds. Gary Nelson and Lawrence Grossberg. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 1988. P. 35–57.
43. Hall, Stuart. *The Hard Road to Renewal: Thatcherism and the Crisis of the Left*. London and New York: Verso Press, 1988.
44. Hall, Stuart. *New Ethnicities*. Black Film, British Cinema: ICA Document # 7. London: Institute For Contemporary Arts, 1988. P. 27–31.
45. Hall, Stuart. "Some 'Politically Incorrect' Pathways Through PC," in *The War Of The Words: The Political Correctness Debate* Ed. Sarah Dunant. London: Virago Press, 1994. P. 164–183.
46. Hall, Stuart. "Gramsci's Relevance for the Study of Race and Ethnicity," in *Stuart Hall: Critical Dialogues In Cultural Studies*. Eds. David Morley and Kuan Hsing Chen. London and New York: Routledge, 1996. P. 411–440.
47. Hennessy, Rosemary. *Materialist Feminism and the Politics of Discourse*. New York and London: Routledge, 1993.
48. Holland, Norman. *The Critical "I"*. New York: Columbia University Press, 1992.
49. Hooks, Bell. *Talking Back: Thinking Feminist, Thinking Black*. Boston: South End Press, 1989.
50. Hooks, Bell, and West, Cornel. *Breaking Bread: Insurgent Black Intellectual Life*. Toronto: Between The Lines, 1991.
51. Hooks, Bell. *Black Looks*. Toronto: Between The Lines, 1992.
52. Hooks, Bell. *Outlaw Culture: Resisting Representations*. New York and London: Routledge, 1994.
53. Hooks, Bell. *Killing Rage: Ending Racism*. New York: Henry Holt & Co., 1995[a].
54. Hooks, Bell. *Intellectual Life In And Beyond The Academy*. Z Magazine (November, 1995 [b]): 25–29.
55. Jacoby, Russell. *Social Amnesia: A Critique of Contemporary Psychology from Adier to Laing*. Boston: Beacon Press, 1975.
56. Jacoby, Russell. *Dogmatic Wisdom: How The Culture Wars Divert Education and Distract America*. New York: Doubleday, 1994.
57. Kauffman, L. A. *The Anti-Politics of Identity*. Socialist Review (1990, vol. 20, no. 1): 67–80.
58. Kellner, Douglas. *Media Culture*. London and New York: Routledge, 1995.
59. Kincheloe, Joe, Steinberg, Shirley, R. and Gresson, Aaron, D. Eds. *Measured Lies: The Bell Curve Examined*. Toronto: OISE Press, 1996.
60. Lacan, Jacques *Ecrits*. Trans. Alan Sheridan. New York: W. W. Norton & Co., 1977.
61. Laclau, Ernesto, and Mouffe, Chantal. *Hegemony and Socialist Strategy*. London: Verso Books, 1985.
62. Laclau, Ernesto. *Universalism, Particularism, and the Question of Identity*. October (Summer, 1992, no. 61): 83–90.
63. Langman, Lauren, and Scatamburlo, Valeric. *The Self Strikes Back: Identity Politics in the Postmodern Age*, in *Alienation, Ethnicity And Postmodernism*. Ed. Felix Geyer. Connecticut: Greenwood Publishing, 1996. P. 127–138.
64. Lazere, Donald. "Cultural Studies: Countering a Depoliticized Culture," in *After Political Correctness: The Humanities and Society in the 1990s*. Eds. Christopher Newfield and Ronald Strickland. Boulder, Colorado: Westview Press, 1995. P. 340–360.
65. Lorde, Audre. *Sister Outsider*. California: The Crossing Press, 1984.
66. Lyotard, Jean-Francois. *The Postmodern Condition*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984.
67. Marx, Karl. "Theses on Feuerbach," in *The Marx-Engels Reader*. Ed. Robert Tucker. New York: W. W. Norton & Company, 1978. P. 143–145.
68. Marx, Karl. "For A Ruthless Critism of Everything Existing: Letter to Arnold Ruge," in *The Marx-Engels Reader*. Ed. Robert Tucker. New York: W. W. Norton & Co., 1978. P. 12–15.
69. McLaren, Peter. "White Terror and Oppositional Agency: Towards A Critical Multiculturalism," in *Multiculturalism: A Critical Reader*. Ed. David Theo

- Goldberg. Cambridge, Massachusetts: Blackwell, 1994[b]. P. 45–74.
70. McLaren, Peter. *Critical Pedagogy And Predatory Culture*. London and New York: Routledge, 1995.
71. Mercer, Kobena. «1968: Periodizing Postmodern Politics and Identity,» in *Cultural Studies*. Eds. Lawrence Grossberg et al. New York: Routledge, 1992. P. 424–437.
72. Milner, Andrew. *Contemporary Cultural Theory*. London: UCL Press, 1994.
73. Mohanty, Chandra Talpade. "Cartographies of Struggle: Third World Women and the Politics of Feminism," in *Third World Women And The Politics Of Feminism*. Eds. Mohanty et al. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1991. P. 1–47.
74. Norris, Christopher. *What's Wrong With Postmodernism: Critical Theory and the Ends of Philosophy*. Baltimore: The John Hopkins University Press, 1990.
75. Norris, Christopher. *Uncritical Theory: Postmodernism, Intellectuals, and the Gulf War*. Amherst: The University of Massachusetts Press, 1992.
76. Norris, Christopher. *The Truth About Postmodernism*. Oxford, U. K. and Cambridge, Mass.: Blackwell, 1993.
77. Norris, Christopher. *Reclaiming The Truth: Contribution to a Critique of Cultural Relativism*. Durham, North Carolina: Duke University Press, 1996.
78. O'Neill, John. *The Poverty of Postmodernism*. New York and London: Routledge, 1995.
79. Parmar, Pratibha. "Black Feminism: The Politics of Articulation," in *Identity, Community, Culture, Difference*. Ed. Jonathan Rutherford. London: Lawrence & Wishart, 1990. P. 101–126.
80. Pollitt, Katha. *Pomolotov Cocktail*. *The Nation* (June 10, 1996, vol. 262, no. 23): 9.
81. Poster, Mark. *Critical Theory and Poststructuralism: In Search of a Context*. Ithaca and London: Cornell University Press, 1989.
82. Said, Edward. *Intellectuals in the Post-Colonial World*. *Salmagundi* (Spring / Summer, 1986, vol. 70): 44–81.
83. Sarup, Madan. *An Introductory Guide To Post-structuralism and Post-modernism*. Athens, Georgia: University of Georgia Press, 1989.
84. Scott, Joan Wallach. "Experience," in *Feminists Theorize The Political*. Eds. Judith Butler and Joan W. Scott. New York: Routledge, 1992. P. 22–40.
85. Smith, Dorothy. *The Out-of-Body Experience: Contradictions For Feminism*. Unpublished paper, 1993.
86. Sokal, Alan D. *Transgressing the Boundaries: Toward a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity*. *Social Text* (1996, vol. 14, nos. 1 & 2). P. 217–252.
87. Stabile, Carol. "Another Brick in the Wall: (Re) contextualizing the Crisis," in *Higher Education Under Fire: Politics, Economics and the Crisis of the Humanities*. Eds. Michael Berube and Cary Nelson. New York and London: Routledge, 1995. P. 108–125.
88. Terdman, Richard. "The Politics of Political Correctness," in *After Political Correctness: The Humanities and Society in the 1990s*. Eds. Christopher Newfield and Ronald Strickland. Boulder, Colorado: Westview Press, 1995. P. 238–252.
89. Turner, Mark. *Death is the Mother of Beauty: Mind, Metaphor, Criticism*. Chicago: University of Chicago Press, 1987.
90. Turner, Terence. "Anthropology and Multiculturalism: What Is Anthropology that Multiculturalists Should Be Mindful of It?" in *Multiculturalism: A Critical Reader*. Ed. David Theo Goldberg. Cambridge, Massachusetts: Blackwell, 1994. P. 406–425.
91. West, Cornel. *Prophetic Thought in Postmodern Times*, vols. 1 & 2. Maine: Common Courage Press, 1993.
92. Willis, Ellen. *The Median Is the Message*. *Village Voice* (Nov. 15, 1994): 31–32, 34.
93. Wood, Ellen Meiksins. *The Retreat From Class*. London: Verso Books, 1986.
94. Zavarzadeh, Mas'ud and Donald Morton. *Theory, (Post) Modernity, Opposition*. Washington, D. C.: Maisonneuve Press, 1991.
95. Zavarzadeh, Mas'ud and Donald Morton. *Theory as Resistance: Politics and Culture after (Post) structuralism*. New York and London: The Guilford Press, 1994.

Пераклад з англійської:

Віталія Балтрукевича і Андрея Казакевича паводле, *Soldiers of Misfortune: The New Right's Culture War and the Politics of Political Correctness*. New York: Peter Lang, 1998.
(Chapter 4 *Theory Wars and Cultural Strife*)
Друкуєцца са скарачэнням.